



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

28 сакавіка 2015 года, № 5 (2129)



Сэлфі шчаслівых першакурснікаў з рэктарам БДУ акадэмікам С. У. Абламейкам 1 верасня на Дні ведаў

Запрашаем у БДУ!

**Шаноўныя навучэнцы школ,
ліцэяў, гімназій і каледжаў!
Дарагія сябры і госці БДУ!**

Ад усяго сэрца вітаю вас у сценах вядучай установы вышэйшай адукацыі краіны – **Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта**. БДУ – гэта найбуйнейшы адукацыйны, навуковы і культурны комплекс. БДУ – гэта вялікая сям'я. Зараз у ім навучаецца каля 31 тыс. студэнтаў I і II ступеняў, з іх 22 тыс. – на дзённай і звыш 9 тыс. – на заочнай форме навучання. Іх падрыхтоўкай займаюцца больш за 3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 15 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі, 300 дактароў і амаль 1480 кандыдатаў навук. Навучанне вядзецца па 71 спецыяльнасці, 76 напрамках, па 278 спецыялізацыях.

У 2015 годзе прыём на першы курс будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а таксама Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, Інстытут

тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы. Усяго плануецца прыняць каля 7 тыс. абітурыентаў, у тым ліку каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную форму навучання.

За апошнія 3 гады БДУ пачаў падрыхтоўку па 18 новых спецыяльнасцях і 35 напрамках спецыяльнасцяў I ступені вышэйшай адукацыі.

Сёлета на геаграфічным факультэце будзе ажыццяўляцца набор на новую спецыяльнасць «**Геаінфармацыйныя сістэмы**» з двума напрамкамі «геаінфармацыйныя сістэмы (зямельна-кадастравыя)» і «геаінфармацыйныя сістэмы (спецыяльныя)», і на напрамак «геадэмаграфія» спецыяльнасці «Геаграфія».

Новая спецыяльнасць «**Дзяржаўнае кіраванне і права**» і напрамак «дызайн касцюма і тканін» спецыяльнасці «Дызайн (па напрамках)» адкрываюцца ў ДІКСТ.

У БДУ створана эфектыўная сістэма падрыхтоўкі высокакваліфікаваных маладых спецыялістаў, запатрабаваных на рынку працы не толькі нашай краіны, але і за мяжой.

Штогод студэнты БДУ паспяхова выступаюць на міжнародных студэнцкіх алімпіядах па матэматыцы, інфарматыцы і праграмаванні, экстрэмальным праграмаванні IEEEExtreme 5.0, экалогіі, біялогіі, фізіцы, правазнаўстве і дызайне, па эканамічных, фінансавых дысцыплінах і пытаннях кіравання. Па выніках алімпіяд студэнты БДУ занялі 68 прызавых месцаў, з іх: 1 месца – 22 студэнтаў, 2 месца – 28, 3 месца – 18.

Каманда студэнтаў БДУ з'яўляецца сярэбраным прызёрам чэмпіянату свету па праграмаванні (АСМ). Студэнты прымаюць удзел у міжнародных конкурсах кітайскай мовы сярод замежных студэнтаў (г. Шыцзянжуан, КНР); па міжнародным гуманітарным праве імя Ф. Мартэнса; па інвестыцыйным праве FDI Moot Court (Лондан, Вялікабрытанія) і інш.

Арганізацыя навучальнага працэсу ў БДУ грунтуецца на яго абавязковым спалучэнні з даследчай дзейнасцю. **Ва ўніверсітэце працуе звыш 40 студэнцкіх наву-**

кова-даследчых лабараторый прыродазнаўчага і гуманітарнага кірунку. Даследаванні ў СНДЛ праводзяцца па найбольш актуальных напрамках сучаснай навукі.

Нашы выпускнікі сёння працуюць па ўсёй краіне і далёка за яе межамі, і ўсюды яны пацвярджаюць высокі ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі.

Асабліва ўвага ва ўніверсітэце надаецца ўмацаванню кааперацыі ў галіне адукацыі і навукі з іншымі айчыннымі і замежнымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым з 360 універсітэтамі з 50 краін свету. 29 замежных грамадзян з'яўляюцца ганаровымі дактарамі (ганаровымі прафесарамі) БДУ.

У сусветных рэйтынгах універсітэтаў Webometrics і QS БДУ ўваходзіць у лік найлепшых навучальных устаноў. У рэйтынгу вядомага інфармацыйнага агенцтва «Інтэрфакс» БДУ ўвогуле другі пасля МДУ імя М. В. Ламаносава сярод ВНУ краін СНД, Грузіі і Балтыі.

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для працы і адпачынку. Каля 2/3 іншагарадных першакурснікаў атрымліваюць месца ў інтэрнаце. У мінскай студэнцкай вёсцы пабудавана ажно два інтэрнаты на больш як 1100 месцаў кожны. У 2014 г. завяршыўся капітальны рамонт інтэрната № 3. Да паслуг студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. Дзейнічае больш за 80 агульнаўніверсітэцкіх творчых калектываў і аб'яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у яго аўдыторыі прыйшлі самыя падрыхтаваныя і таленавітыя маладыя людзі. Незалежна ад абранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць тут адукацыю сусветнага ўзроўню.

Спадзяюся ўбачыць вас першага верасня ўжо ў новай якасці – як студэнтаў славагучага БДУ.

Жадаю поспехаў!

**Рэктар акадэмік
С. У. АБЛАМЕЙКА**

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВА «Дзень адчыненых дзвярэй «Фестываль факультэтаў БДУ»

Дата правядзення: 28 сакавіка 2015 года, 10.00 – 16.00
Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8),
унутраны дварык ліцэя, пляцоўка перад ліцэем

Назва мерапрыемства	Месца	Час
Урачыстае адкрыццё фэсту: – вітальнае слова рэктара БДУ	Актавая зала ліцэя	11.00
Стэнды факультэтаў, прэзентацыя спецыяльнасцяў	Унутраны дварык ліцэя	10.00 – 16.00
Стэнд прыёмнай камісіі: – інфармацыя пра правілы і парадак прыёму ва ўніверсітэт – прэзентацыя спецыяльнасцяў і напрамкаў спецыяльнасцяў, па якіх вядзецца падрыхтоўка	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00 – 16.00
Выстава Галоўнага ўпраўлення навукі, тэлевізійнага цэнтра – распрацоўкі навукоўцаў БДУ	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00 – 16.00
Прэзентацыя спартыўнага жыцця БДУ – спартыўныя трэнажоры – прэзентацыя магчымасцяў заняткаў у групах спартыўнага ўдасканалення	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыя псіхалагічнай службы	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыі (візітоўкі) факультэтаў, інстытутаў Хімічны факультэт Механіка-матэматычны факультэт Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій Фізічны факультэт Геаграфічны факультэт Біялагічны факультэт Інстытут журналістыкі Ваенны факультэт Юрыдычны факультэт Факультэт міжнародных адносін Эканамічны факультэт Філалагічны факультэт Факультэт сацыякультурных камунікацый Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ Факультэт філасофіі і сацыяльных навук Гістарычны факультэт Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі Студгарадок	Актавая зала	11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 13.00-13.10 13.10-13.20 13.20-13.30 13.30-13.40 13.40-13.50 14.00-14.10 14.10-14.20 14.20-14.30 14.30-14.40 14.40-14.50 15.00-15.10 15.10-15.20
Анлайн-канферэнцыя для абітурыентаў з удзелам рэктара БДУ акадэміка С. У. Абламейкі «Задай сваё пытанне рэктару ўніверсітэта!»	Хол 2 паверха	13.00
Арганізацыя працы стэнда Медыя-цэнтра БДУ для запісу ў групы БДУ ў сацыяльных сетках	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Выступленні творчых калектываў БДУ, каманды КВЗ БДУ, удзельнікаў тэлепраектаў-студэнтаў БДУ	Сцэнічная пляцоўка ля цэнтральнага ўваходу	12.30 – 15.00

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2015

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар – старшыня прыёмнай камісіі.

ДАНІЛЬЧАНКА Аляксей Васільевіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ХУХЛЫНДЗІНА Людміла Міхайлаўна, начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы – адказны са-кратар прыёмнай камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі – 209-50-85.

Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, кансультацыі можна атрымаць па адрасе: **вул. Ленінградская, 16, каб. 112** (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15).

Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе:

abiturient@bsu.by

Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступ-ных выпрабаванняў, звесткі пра прахадныя балы, адказы на рас-паўсюджаныя пытанні і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце

www.abiturient.bsu.by

ВЫБЕРЫ СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафе-сар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67, 209-51-15
E-mail: physdean@bsu.by;
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-50-46, 209-52-49
E-mail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8
Тэл./факс 209-52-30
E-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05
Факс 209-58-08. E-mail: bio@bsu.by;
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48
E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;
www.fpmi.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ (ГУМАНІТАРНЫ)

Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКИ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-59-11, 209-59-20
E-mail: hurski@bsu.by; www.gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт
Дзмітрый Леанідавіч ІВАНОВ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15
E-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКИ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
Тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42
E-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар хімічных навук прафесар
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
E-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Дэкан – доктар сацыялагічных навук прафесар
Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл./факс 259-70-47
E-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі
Рэспублікі Беларусь
Міхail Міхайлавіч КАВАЛЕЎ
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
E-mail: economics@bsu.by; www.economy.bsu.by

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан — доктар філалагічных навук
прафесар Іван Сямёнавіч РОЎДА
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 222-34-21, 222-36-02
E-mail: phyl@bsu.by; www.philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-58-18, 209-58-17
E-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

Начальнік – палкоўнік
Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6
Тэл. 209-55-98, 227-71-00
E-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Дырэктар – кандыдат філалагічных навук
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл. 259-74-00
E-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук
прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5
Тэл./факс 210-41-06.
E-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар,
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7
Тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40
E-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by,
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ

Рэктар – ПАВЕЛ, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі,
кандыдат багаслоўя
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65
Факс 289-11-61
E-mail: institut-teologii@tut.by;
www.inst.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Дэкан факультэта –
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25
Тэл. 284-00-02, 284-26-82
E-mail: fpuedu@bsu.by; www.fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ

Дырэктар – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Макар Аляксандравіч ШНІП
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8
Тэл. 226-01-12, 209-52-65
E-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ

Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт
Алег Міхайлавіч СТАРАВОЙТАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21
Тэл./факс 289-12-82
E-mail: college@bsu.by;
www.lawcollege.bsu.by

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае творчую ініцыятыву сваіх студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ» (па чатырох намінацыях), конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ», конкурс на найлепшы дызайн-праект карпаратыўнага календара БДУ «Мой універсітэт» і іншыя. Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» існуе ўжо 12 гадоў. У 2015 годзе ў ім прымалі ўдзел 29 праектных каманд і 22 выйгралі грант. Універсітэцкі прызавы фонд склаў 50 млн руб. Дадзены конкурс прапануе студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў. Сёння студэнты БДУ рэалізуюць вялікую колькасць праектаў па прафарыентацыі са школьнікамі, валанцёрскіх праектаў у дзіцячых дамах і праектаў грамадзянска-патрыятычнай скіраванасці.

РАСКРЫЙ СВАЕ ТАЛЕНТЫ

ШТУКАЦЕР Дзмітрый, факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій, 4 курс

Старшыня прафсаюза бюро студэнтаў ФРКТ, пераможца конкурсаў «Студэнт года БДУ» ў намінацыі «Лідар» і «Найлепшы моладзевы праект»



БДУ – гэта тое месца, якое я ніколі не забуду, тут я атрымаў новых сяброў, добрую адукацыю, асновы сваёй прафесіі і мноства магчымасцяў для самарэалізацыі. Гэта не проста ўніверсітэт, гэта цэлы свет, які прыцягвае цябе да сябе. Тут ты адчуваеш сябе датычным да чагосьці большага, чым проста жыццё. БДУ – гэта ўстойлівы старт да светлай будучыні. БДУ – гэта мая сям'я.

ВОЎК Ксенія, факультэт міжнародных адносін, 5 курс
Кіраўнік валанцёрскага праекта «Мая школа»



Мой універсітэт – гэта месца, дзе я магу рэалізаваць сябе. Універсітэт даў мне магчымасць глядзець на свет адкрытымі вачыма, шанаваць тое, што штодня адбываецца вакол, прывучыў да аналізу падзей і фактаў. Упэўнена, што званне «Выпускнік БДУ» будзе ацэнена працадаўцамі па вартасці. У маім Універсітэце я атрымліваю магчымасці развіваць не толькі свой розум, але і душу. Мяне атачаюць творчыя людзі, размаўляючы з якімі я сталаю і раблюся больш годным прадстаўніком сучаснага грамадства.

Я ўдзячная БДУ за нованабытых сяброў; за поўныя эмоцыі і ўражанні дні; за тых выкладчыкаў ФМА, якія шмат у чым вызначылі высокія стандарты і патрабаванні, што я прад'яўляю сёння сама да сябе. Гады вучобы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце з'яўляюцца для мяне майстар-класам жыцця.

ЛАБАЦЭВІЧ Павел, фізічны факультэт, 5 курс
Пераможца конкурса «Студэнт года» ў намінацыі «Лідар»



Для мяне БДУ... БДУ – гэта студэнцкае жыццё, гэта пастаянныя мерапрыемствы і зносіны з людзьмі. БДУ – гэта фронт, самы край навукі, за які ты атрымліваеш магчымасць зазірнуць. БДУ – гэта магчымасць рэалізаваць сябе. З БДУ ты ўсяго зможаш дамагчыся! БДУ – гэта студэнцкі савет па якасці адукацыі!

РУДАКОЎСКАЯ Ганна, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, 5 курс
Пераможца конкурса «Студэнт года» ў намінацыі «Спорт»

Зараз БДУ займае ў маім жыцці вялікае месца. Пару гадоў таму гэта было, вядома, месца маёй вучобы. Цяпер – яшчэ і месца працы.



А наогул, перажываю за зборныя БДУ ва ўсіх відах спорту.

КАВАЛЬЧУК Алена, факультэт міжнародных адносін, 5 курс
Пераможца конкурса «Студэнт года» ў намінацыі «Навука»

Для мяне БДУ з'яўляецца адным са спосабаў пазнаць людзей і саму сябе ў гэтым жыцці. Вядома, для мяне немалую ролю адыгрывае атрыманне ведаў, якаснай адукацыі. Універсітэт – выдатны «матыватар», бо прымушае дзейнічаць, змагацца і кожны раз даказваць права на існаванне тваёй асобы. А галоўнае – ён дае магчымасць кожнаму зразумець самога сябе і накіравацца на правільны шлях.

ШЧУЦКІ Алег, гуманітарны факультэт, 3 курс
Пераможца конкурса «Студэнт года» ў намінацыі «Культура»



БДУ – гэта для мяне другі дом, дзе мне заўсёды рады і я рады ўсім! Тут ёсць магчымасць рэалізаваць сябе, навучыцца карыснаму і адкрыць для сябе што-небудзь новае. БДУ – гэта модна!


ЕЛІСТРАТАВА Марына, Інстытут журналістыкі БДУ, 5 курс

Кіраўнік праекта «БрамаМар»



Кажуць, што студэнцтва – гэта найлепшыя гады ў жыцці. Калі 5 гадоў, якія я вучылася на факультэце журналістыкі БДУ, застануцца самымі лепшымі ў маім жыцці, я буду не супраць. Белдзярж-універсітэт для мяне, у першую чаргу, гэта людзі. Яркім і насычаным сэнсам маё студэнцтва зрабіў Уладзімір Анатольевіч Капцаў. Разам мы 4 гады арганізавалі рэспубліканскі літаратурны конкурс «БрамаМар». Уладзімір Анатольевіч – мой новуковы кіраўнік, які шчыра дапамагае мне пры напісанні навуковых тэкстаў. Дзякуючы ўсяму гэтаму, БДУ для мяне стаў месцам спраўджвання мар.

ХАРУК Яўген, юрыдычны факультэт, 5 курс
Пераможца конкурса «Студэнт года БДУ» ў намінацыі «Лідар».
Лаўрэат прэміі Мінгарвыканкама найлепшым студэнтам ВУНУ Мінска. Лаўрэат Дошкі гонару БДУ. Удзельнік праекта «Календар памятных дат. Мы нашчадкі Перамогі».



За пяць гадоў, якія мне давялося правучыцца ў БДУ, я зразумеў, што ў маім жыцці Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – гэта не проста вышэйшая навучальная ўстанова, а адна вялікая дружная сям'я. У мяне з'явіліся новыя сябры, якія разам са мной прайшлі ўвесь шлях навучання. Мяне вучылі толькі самыя лепшыя выкладчыкі, якія «ляпілі» з нас добрых спецыялістаў. Я знайшоў сваё месца як у асабістым жыцці, так і ў жыцці ўніверсітэта. Дзякуй, юрыдычны факультэт, дзякуй, БДУ!!!

ПЯТКЕВІЧ Вікторыя, Інстытут журналістыкі БДУ, 5 курс

Штатны карэспандэнт радыёстанцыі «Беларусь». Удзельнічала ў міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях. Была адзначана ў конкурсе на найлепшую навуковую працу студэнтаў БДУ 2014 года.



Што для мяне ўніверсітэт? Навучанне ў БДУ – гэта шлях дзеля пераўтварэння колішняй школьніцы ў асобу з уласным поглядам на жыццё.

БДУ – гэта сустрэча з людзьмі-асобамі: выкладчыкамі, студэнтамі, журналістамі-практыкамі, бо менавіта яны – яскравы прыклад, матывацыя да развіцця і стымул руху.

Студэнцтва ў БДУ – гэта важная і адметная частка майго жыцця з экзаменамі і залікамі, якія не толькі фарміруюць светапогляд, а таксама адкрываюць мяне самой сабе.

Універсітэт – гэта вялікая колькасць магчымасцяў для самарэалізацыі. З другога курса я займаюся навуковай дзейнасцю ў галіне журналістыкі, удзельнічаю ў міжнародных канферэнцыях і знаходжуся ў пошуку новых тэм. Пры гэтым вельмі важна, калі побач з табой выкладчык, здольны параіць і скіраваць у патрэбнае рэчышча. Для мяне гэта Ганна Іванаўна Басава – мой навуковы кіраўнік.

Пераканана, што гады вучобы ва ўніверсітэце – гэта падзея, якой няма роўных, адзнака і падарунак лёсу.



Студэнцкае жыццё: станаўленне асобы

Студэнты БДУ маюць усе магчымасці для гарманічнага ўсеабавага развіцця і ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў і захаплення, неабходных для фарміравання іх паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця, прававая дасведчанасць, культура, псіхалагічнае і эмацыйнае развіццё актыўна культывуюцца ў БДУ.

У БДУ кожны студэнт можа стаць сапраўдным лідарам. Пражывіць свае здольнасці і асабістыя якасці студэнты могуць, прымаючы ўдзел у разнастайных конкурсах, віктарыях і праектах, якія праводзяцца ўпраўленнем выхаваўчай работы з моладдзю.

Наладжана і дынамічна развіваецца моладзевая супрацоўніцтва з ВНУ Беларусі і краін СНД. Стаў добрай традыцыяй удзел студэнтаў БДУ ў міжнародных канферэнцыях і семінарах па моладзевай праблематыцы. Студэнты БДУ з'яўляюцца арганізатарамі розных міжнародных з'ездаў і канферэнцый.

У лістападзе 2014 г. створана **Студэнцкая асамблея БДУ**, у склад якой увайшлі прадстаўнікі розных моладзевых арганізацый. Яе мэтай з'яўляецца каардынацыя дзейнасці грамадскіх арганізацый і органаў студэнцкага самакіравання ўніверсітэта, забеспячэнне рэалізацыі правоў навучэнцаў на ўдзел у кіраванні адукацыйным працэсам, падтрымка студэнцкіх ініцыятыв.

Пярвічная арганізацыя ГА «БРСМ» праводзіць мерапрыемствы, якія сталі візіткамі БДУ. Конкурс на лепшую пярвічку факультэта «Стань найлепшым!», грамадска-асветніцкая акцыя «Універсітэт – твой крок у будучыню», «Кубак першаккурснікаў» і «Студэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», студэнцкі цэнтр занятасці – тут кожны можа знайсці занятка да спадабы.

Паспрабаваць свае сілы ў працоўцы і рэалізацыі моладзевых праектаў па арганізацыі вольнага часу можна ў грамадскім аб'яднанні **«Студэнцкі саюз БДУ»**. Агляд конкурсу «Капуснік», «Студэнцкі адукацыйны клуб «БРІЗ», танцавальна-касцюміраваная праграма «Баль БДУ», «Фотагалерэя «Універсітэт – гэта мы!», «Мая школа» і іншыя, якія становіліся пераможцамі конкурсу «Найлепшы моладзевы праект», адкрытыя для студэнтаў і чакаюць новых удзельнікаў.

Савет старастаў БДУ спрыяе адаптацыі студэнтаў малодшых курсаў да новых умоў і патрабаванняў адукацыйнага працэсу ўніверсітэта, аператыўна асвятляе падзеі вучэбнага, навукова-даследчага і грамадскага жыцця БДУ. Усе старасты навучальных груп першага курса праходзяць навучанне на выязным семінары «Ты стараста!», а студэнты старэйшых курсаў могуць прыняць удзел у т'ютарскім праекце «Студэнцкая куратарская служба».

Разам са **студэнцкім саветам па якасці адукацыі БДУ** студэнты маюць магчымасць уплываць на працэс кіравання адукацыйнай сістэмай БДУ, распрацоўваць рэкамендацыі па яго аптымізацыі.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ арганізуе працу груп «Здароўе», праводзіць кансультацыі па сацыяльных пытаннях і матэрыяльным становішчы студэнтаў, семінары па працаўладкаванні і размеркаванні маладых спецыялістаў, ажыццяўляе грамадскі кантроль арганізацыі харчавання, засялення студэнтаў у інтэрнаты, захавання правілаў унутранага распарадку.

Інфармацыйную і маральна-псіхалагічную падтрымку замежным студэнтам БДУ акажа **савет зямляцтваў БДУ**.

Дзейнасць грамадскага аб'яднання **«Саюз жанчын БДУ»** ажыццяўляецца па напрамках «Здароўе жанчыны – здароўе нацыі», «Сям'я XXI стагоддзя», «Жаночае лідарства», што актуалізуе важныя для моладзі пытанні.

Вялікай папулярнасцю ў студэнцкай моладзі карыстаюцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Беларусі, Дню абаронцы Айчыны, Дню Перамогі, Дню памяці студэнтаў і супрацоўнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і іншыя, арганізаваныя **саветам ветэранаў БДУ**.

Формы ўдзелу студэнтаў у грамадскім жыцці БДУ накіраваны на станаўленне спецыяліста, грамадзяніна, патрыёта.

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК

Агульным домам для прыблізна 7,5 тыс. іншагарадніх навучэнцаў, якія пражываюць у 9 інтэрнатах, стаў студэнцкі гарадок. Шмат што ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць самі студэнты. Каардынацыйны савет студсаветаў інтэрнатаў, студэнцкія саветы, аператыўныя атрады, савет па прафілактыцы парушэнняў правілаў пражывання ў інтэрнатах, інфармацыйная служба, студэнцкая творчая лабараторыя, спартыўна-турысцкі клуб, студэнцкая служба бяспекі – органы самакіравання ў студгарадку. У вольны час студэнты займаюцца ў 4 гуртках і клубах па інтарэсах, 11 спартыўных секцыях.

Дзякуючы наяўнасці лакальнай камп'ютарнай сеткі і ўтульных пакояў для самападрыхтоўкі студэнты маюць магчымасць якасна рыхтавацца да заняткаў і іспытаў.

Прадэманстраваць сваю сілу, спрыт і хуткасць студэнты могуць падчас спартыўных спаборніцтваў па футболе, валеболе, настольным тэнісе і інш. Весела і з карысцю правесці вольны час у турысцкіх паходах і экскурсійных паездках. Пастаяць за гонар роднага інтэрната можа кожны студэнт, прыняўшы ўдзел у штогадовай спартыўна-памяці інтэрнатамі БДУ, а паспаборнічаць з супрацоўнікамі студэнцкага гарадка – у рамках Кубка дырэктывы.

Фестываль студэнцкай творчасці студэнцкага гарадка дае выдатную магчымасць стаць не толькі глядачом, але і непасрэдным удзельнікам яркіх культурна-масавых мерапрыемстваў: конкурсу студэнцкай песні «Сярэбраныя струны», шоу-конкурсаў «Супермен», «Міс Вясна», «Зорная пара», Кубка КВЗ імя В. Толкача, кулінарнага конкурсу, турніраў па інтэлектуальных гульнях, выстаў студэнцкай творчасці, міжуніверсітэцкага фестывалю нацыянальных культур і многіх іншых.

Сумесная дзейнасць студэнтаў і супрацоўнікаў студэнцкага гарадка накіравана на тое, каб зрабіць інтэрнаты домам – камфортным, утульным, поўным добра і цеплыні.

КУЛЬТУРА

Важнай часткай адукацыйнага працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтычнае выхаванне студэнтаў, далучэнне іх да культурных каштоўнасцяў, развіццё асобнага патэнцыялу.

Таленавітых студэнтаў чакаюць у творчых калектывах **упраўлення па справах культуры**, а гэта: заслужаны аматарскі калектыв Беларусі фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш», заслужаны аматарскі калектыв РБ ансамбль танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная харавая капэла, народны фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта», народны музычны тэатр-студыя «На філфак», народны драматычны тэатр «На балконе», Клуб вясёлых і знаходлівых, Клуб інтэлектуальных гульняў. Цікаваць моладзі да творчасці рок-гуртоў перарасла ў штогадовы фестываль «Такія пернікі», прысвечаны авангарднай музыцы. Лаўрэатамі **фестывалю эстрады БДУ** становіліся вядомыя сёння эстрадныя выканаўцы: Дзмітрый і Георгій Калдуны, Яўген Ермалковіч, Аляксандр Заўгародні, гурт «Лайтсайд», Ягор Ваўчок, Улад Чыжыкаў і інш.

Студэнцкія традыцыі КВЗ трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ. Універсітэцкая каманда неаднойчы становілася пераможніцай гэтай гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» рух у Беларусі. Сёння далёка за межамі нашай краіны ведаюць пра міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар», які праходзіць на сцэнічных пляцоўках універсітэта і Мінска. У 2014 г. у ім прынялі ўдзел больш за 25 калектываў з 19 краін свету. Фестываль імкнецца прадэманстраваць найлепшыя дасягненні ўніверсітэцкіх і моладзевых аматарскіх тэатраў. Добрай традыцыяй стала правядзенне міжнароднага форуму студэнцкіх хароў «Папараць-кветка» ў дні святкавання перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Форум спрыяе духоўнаму выхаванню моладзі і накіраваны на захаванне і развіццё найлепшых традыцый беларускай і сусветнай харавой творчасці.

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ

Студэнты БДУ могуць займацца любым з 23 відаў спорту, якія куруюць педагогі кафедры фізічнага выхавання і спорту.

Спартыўны клуб праводзіць агульнаўніверсітэцкія спартыўныя святы і іншыя масавыя фізкультурныя мерапрыемствы, якія стымулююць развіццё спаборніцкага руху, ствараючы ўмовы для паўнавартаснага і рознабаковага

развіцця асобы. У 2011 г. зарадзілася новая традыцыя – правядзенне спартыўна-адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату.

Толькі ў 2008–2010 гг. у групах спартыўнага ўдасканалення атрымалі разрады больш за 350 чалавек, якія раней не мелі спартыўнай кваліфікацыі, больш за 150 чалавек яе павысілі. За гэты ж перыяд студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта больш за 100 разоў падымаліся на найвышэйшы прыступкі пастаментаў гонару рэспубліканскіх спаборніцтваў. На спаборніцтвах сусветнага і еўрапейскага ўзроўню заваявана 33 медалі, з іх 15 бронзавых, 10 сярэбраных і 8 залатых. На Алімпійскіх гульнях у Пекіне і Лондане студэнты-спартсмены БДУ ўзялі два бронзавыя і адзін сярэбраны медалі.

Важным фактарам добрага самаадчування студэнтаў з'яўляецца псіхалагічны стан. Атрымаць дадатковыя веды ў галіне псіхалогіі, псіхалагічную дапамогу і падтрымку сацыяльных праектаў можна, звярнуўшыся ў **псіхалагічную службу БДУ**. Са студэнтамі і для студэнтаў дыпламаваныя, крэатыўныя і захопленыя сваёй справай спецыялісты псіхалагічнай службы праводзяць фестываль практычнай псіхалогіі, дні псіхалогіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне, сацыяльна-псіхалагічныя трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, творчыя майстэрні.

Студэнты маюць магчымасць набыць пучэўкі ў студэнцкі **санаторый-прафілакторый БДУ**. Тут прапануюцца паслугі электралячэння, святлолячэння, агульнага ультрафіялетавага апрамянення (фатарый), інгалятар, масаж, прыём лячэбных ваннаў, лячэбных катэіляў, заняткі лячэбнай фізкультурай.

Для правядзення спартыўна-аздраўленчых мерапрыемстваў, адукацыйных канферэнцый і семінараў, арганізацыі адпачынку гасцінна адчыняе дзверы **спартыўна-аздраўленчы комплекс БДУ «Брыгінца»**. Там можна адпачыць з сябрамі, сям'ёй, атрымаць асалоду ад лясных маляўнічых пейзажаў і вадаспадаў. У распараджэнні адпачывальнікаў валебольныя, баскетбольныя і футбольныя пляцоўкі, спартыўныя трэнажоры, зала гульнявых відаў спорту, плавальны басейн, бильярдавыя залы.

Траціна ўсіх адораных студэнтаў краіны навучаецца ў БДУ

2015 год у Беларусі абвешчаны годам моладзі. На этапе вышэйшай адукацыі менавіта сістэма навукова-даследчай работы студэнтаў (НДРС) накіравана на **развіццё творчага і прафесійнага патэнцыялу моладзі**, ствараецца навуковы зачын для наступнага паспяховага навучання ў аспірантуры.

Арганізацыя НДРС з'яўляецца кампетэнцый прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў. Менавіта дзякуючы іх намаганням:

– за поспехі ў студэнцкай навуцы больш за 100 прадстаўнікоў БДУ штогод заахвочваюцца са сродкаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

– па заданнях ДПФД, ДПАФД, ДНТП, па планавых дзяржаўных і гаспадарчых НДР у БДУ пра-



Студэнты хімічнага факультэта на лабараторных занятках

цуюць каля 2000 студэнтаў.

– студэнцкая навука прыносіць у БДУ каля 1,5 млрд руб. (гранты рознага ўзроўню, прэміі за перамогі ў конкурсах навучэнцаў, навуковых кіраўнікоў і матэрыяльная падтрымка студэнцкіх лабараторый).

– у БДУ функцыянуе 41 студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя (СНДЛ). Сярод прыродазнаўчанавуковых факультэтаў больш за ўсё СНДЛ (па 4 на кожным) на

фізічным, хімічным, біялагічным факультэтах, а таксама на факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі. Сярод гуманітарных факультэтаў вылучаецца факультэт міжнародных адносін – 6 СНДЛ.

– СНДЛ БДУ 10 разоў заахвочаны спецфондам Прэзідэнта РБ (рэкордна высокі паказчык у Беларусі).

Адзначым найлепшых кіраўнікоў СНДЛ:

– Паўправадніковыя лазеры

(ФРКТ) – тройчы заахвочвалася са сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ, (кір. дацэнт Манак І.С., прафесар Афоненка А.А.),

– Камп'ютарны аналіз дадзеных і мадэляванне (ФПМІ) – тройчы заахвочвалася са сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ (кір. дацэнт Малюгін У.І., член-кар. НАН Беларусі Харын Ю.С.),

– Біяфізіка і клеткавыя тэхналогіі (фізфак, кір. акадэмік НАН Беларусі Чаранкевіч С.М., дацэнт Булай П.М.),

– Нелінейная дынаміка фізічных сістэм (фізфак, кір. дацэнт Бураў Л.І.),

– Мадыфікацыя ўласцівасцяў матэрыялаў (фізфак, кір. прафесар Углоў У.В., канд. фіз.-мат. навук Куляшоў А.К.),

– Фізіка-хімічныя параметры рэчываў і працэсаў (хімфак, кір. прафесар Блахін А.В.).

Нашы студэнты займаюцца навукай не толькі на факультэтах, але і ў навукова-даследчых інстытутах, цэнтрах, навукова-інавацыйных прадпрыемствах.

Што такое сістэма НДРС? Гэта цэлы комплекс мерапрыемстваў рознага характару, скіраваных на падтрымку і стымуляванне эфектыўнай працы ў навуцы маладых

людзей і эфектыўнай працы навуковых кіраўнікоў; арганізацыя навуковых мерапрыемстваў, дзе студэнты ўніверсітэта змогуць прадставіць і апрабаваць свае напрацоўкі; выданне спецыялізаваных навуковых зборнікаў; фарміраванне нарматыўнага, метадычнага, інфармацыйнага поля і многае іншае. Усяго сістэма НДРС БДУ ўключае 13 кірункаў працы.

Неабходна адзначыць, што сістэма НДРС БДУ з'яўляецца самай эфектыўнай у Беларусі. Гэты факт быў адзначаны Міністэрствам адукацыі пры стварэнні на базе БДУ ў 2006 годзе Рэспубліканскага метадычнага і інфармацыйна-аналітычнага цэнтра НДРС. Пра высокую эфектыўнасць сістэмы НДРС нашага ўніверсітэта можа сведчыць таксама той факт, што траціна ўсіх студэнтаў краіны, уключаных у рэспубліканскі банк дадзеных адоранай моладзі, навучаецца ў нашым універсітэце. За апошнія дзесяцігоддзі не было фактычна ніводнага года, каб сістэма НДРС нашага ўніверсітэта не ўзбагалася новымі навуковымі мерапрыемствамі студэнтаў, новымі сістэмамі прэміявання найлепшых студэнтаў і іх навуковых кіраўнікоў.

Паводле інфармацыі ГУН

БДУ адкрыты для ўсяго свету

Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў кожнай дамоў аб супрацоўніцтве паміж БДУ і замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне ў ВНУ-партнёрах на працягу 1–2 семестраў па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў для культурнай вучэбна-азнаямленчай практыкі. БДУ мае больш за 400 дамоў аб супрацоўніцтве, многія з якіх актыўна рэалізуюцца.

На дзяржаўным узроўні праграмы абмену ажыццяўляюцца з Казахстанам, Кыргызстанам, Таджыкістанам, Туркменістанам, Літвой, Славакіяй, Кітаем і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага супрацоўніцтва БДУ праграмы абмену студэнтамі ажыццяўляюцца з

ВНУ Расіі, Казахстана, Украіны, Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Балгарыі, Сербіі, Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: Енскі ўніверсітэт імя Ф. Шылера, Рурскі ўніверсітэт Бохума і Лейпцыгскі ўніверсітэт штогод прымаюць па абмене 12-14

студэнтаў БДУ па выніках універсітэцкага конкурсу. Механіка-матэматычны факультэт ажыццяўляе нямецкамоўную праграму падрыхтоўкі студэнтаў па камп'ютарнай матэматыцы сумесна з універсітэтам Магдэбурга. З 2014 г. рэалізуецца праграма двойнога дыплама па спецыяльнасці «сусветная эканоміка» з Вышэйшай школай-Універсітэтам прыкладных навук Мітвайда.

Аўстрыя: Універсітэт Альпен-Адрыя ў Клагенфурце прымае студэнтаў БДУ на семестр.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД, Цюменскі дзяржаўны ўніверсітэт.

Украіна: Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт, Львоўскі нацыянальны ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, універсітэт імя Т. Масарыка.

Швецыя: FOJO інстытут павышэння кваліфікацыі журналістаў, універсітэт Карла Лінея.

Польшча: універсітэт імя М. Кюры-Складуўскай г. Любліна; Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты. Студэнты выязджаюць у Польшчу для навучання на працягу семестра і моўнай практыкі.

Для студэнтаў-філолагаў прадугледжаны кароткатэрміновыя стажыроўкі і ўключанае навучанне ў Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і Украіне.

Студэнты, якія вучацца ў кінэма- і тэлевізійнай галіне, могуць удзельнічаць у праграмах абмену з кітайскімі ўніверсітэтамі ў рамках міжведамаснай дамовы з КНР і партнёрскіх

пагадненняў. Кожны год больш за 30 студэнтаў ФМА і філалагічнага факультэта накіроўваюцца на навучанне ва ўніверсітэты Кітая.

Студэнты, якія вучацца ў кінэма- і тэлевізійнай галіне, могуць выехаць на навучанне ва ўніверсітэты Чон Бук, Кукмін і Хан-кук (**Карэя**) і ўніверсітэт Васеда, Цукубскі ўніверсітэт і ўніверсітэт Фукусімы (**Японія**).

Штогод на стажыроўкі за мяжой з адукацыйнымі і навуковымі мэтамі выязджаюць да 500 студэнтаў нашага ўніверсітэта. Квоты, тэрміны і фінансавыя ўмовы абменаў вызначаюцца краінамі і ВНУ-партнёрамі.

<http://ums.bsu.by/images/docs/Scheme.pdf>

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

«Рынак» фінансавай дапамогі адукацыі і навуцы велізарны. На ім дзейнічаюць розныя буйныя навуковыя фонды, стыпендыяльныя праграмы замежных дзяржаў, праграмы міжнародных арганізацый.

«ЭРАЗМУС МУНДУС» У БДУ

З 2007 г. БДУ прымае актыўны ўдзел у праграме акадэмічных абменаў «Эразмус Мундус», якая фінансуецца са сродкаў ЕС. Студэнты, магістранты, аспіранты, маладыя навукоўцы і супрацоўнікі ўніверсітэта мелі магчымасць прайсці навучанне ў адной са шматлікіх еўрапейскіх ВНУ, якія з'яўляюцца партнёрамі кансорцы-



умаў праектаў гэтай праграмы, тэрмінам ад 1 месяца да 3 гадоў (у залежнасці ад тыпу мабільнасці). За перыяд 2007–2014 гг. у праграме ўзялі ўдзел звыш 250 навучэнцаў і выкладчыкаў БДУ.

У 2015 годзе на змену праграме

«Эразмус Мундус» прыходзіць праграма «Эразмус+», якая аб'ядноўвае ўсе існыя адукацыйныя, моладзевыя і спартыўныя праграмы ЕС – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, «Моладзь у дзеянні», Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink і праграму супрацоўніцтва з прамысловымі краінамі.

Бюджэт новай праграмы складае 14,7 млрд еўра і перавышае цяжучы на 40%. Прыкладна 2/3 сродкаў пойдуча на праекты студэнцкай мабільнасці і навучанне за мяжой – гэта 2 мільёны новых бакалаўраў, 200 тысяч магістрантаў, 650 тысяч удзельнікаў кароткатэрміновых адукацыйных праграм і 800 тысяч выкладчыкаў. Якую квоту з гэтай грандыёзнай плыні акадэмічнай мабільнасці атрымае БДУ, залежыць ад еўрапейскіх універсітэтаў-партнёраў і будзе вядома па выніках іх удзелу ў конкурсе праектаў праграмы «Эразмус+» улетку 2015 года.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАЎ ТЭХНІЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ

Праграма IAESTE дае студэнтам 3–4 курсаў, навучанне якіх звязана з тэхнічнымі навукамі – фізікай, хіміяй, інфарматыкай, а таксама біялогіяй, экалогіяй, фармацэўтыкай, сельскай гаспадаркай і іншымі спецыяльнасцямі, магчымасць прайсці за мяжой стажыроўку працягласцю ад 1 да 4 месяцаў у перыяд з мая па верасень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 2002 г. За гэты час ёю скарысталіся больш за 50 студэнтаў.

СЕТКАВЫ УНІВЕРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага ўніверсітэта СНД» з'яўляецца распрацоўка і ўкараненне аналага праграмы «Эразмус Мундус» у

рамках адзінай (агульнай) адукацыйнай прасторы дзяржаў-удзельніц СНД.

Праект накіраваны на арганізацыю і рэалізацыю высакаякасных сумесных магістарскіх праграм, умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.

Тэрмін навучання ў магістратуры Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1 год навучання прыходзіць у адной з ВНУ кансорцыума, 2 – у нацыянальным універсітэце (БДУ). Па выніках дзяржаўнай атэстацыі па сумеснай праграме навучэнцы атрымліваюць дакументы аб вышэйшай прафесійнай адукацыі дзяржаўнага ўзору кожнага з універсітэтаў-партнёраў, у якіх прыходзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю глядзіце на сайце ўпраўлення міжнародных сувязяў БДУ
www.ums.bsu.by

За ўдалую сесію – торт ад рэктара

Студэнты-першакурснікі з 4 групы спецыяльнасці «матэматычная кібернетыка» здалі сваю першую зімовую сесію без ніводнай пераздачы, што стала даволі рэдкім выпадкам для механіка-матэматычнага факультэта. Як сталася, што групу наведаў рэктар БДУ, а таксама пра атмосферу мехмата распавяла стараста групы Валерыя КУКЛІЦКАЯ.

– Чаму ты абрала менавіта механіка-матэматычны факультэт БДУ?

– Усе мае знаёмыя і сябры здзівіліся, што я паступала на мехмат. Я валанцёр Чырвонага Крыжа, танчу, імкнуся ўдзельнічаць у мерапрыемствах факультэта. Матэматыку люблю і збіралася паступіць на факультэт ужо з 9 класа. Было вельмі цяжка, таму што бацькі спачатку не ўхвалілі майго рашэння. З'ездзіла на фестываль факультэтаў, даведалася шмат чаго новага пра мехмат. І загарэлася. Мяне адгаворвалі, бо лічылі, што тут цяжка вучыцца. Насамрэч нялёгка. І гэта разумееш увесну, калі іншыя студэнты шпацыруюць па горадзе, а мы сядзім і робім лабараторныя працы. Але калі захочаш, то на ўсё знаходзіцца час.

– Як атрымалася арганізаваць дружную групу, з якой сустрэўся рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка?

– Напэўна, таму што мы з першага дня хутка пасябравалі. Калі ішлі на сесію, разумелі, што ні ў кога няма праблем з прадметамі. Гэта было для нас як заахвочванне. Да нас прыйшоў рэктар універсітэта з вялікім смачным тортам і сказаў, што гэта «выдатна» ад яго. Мы тады толькі даведаліся, што мы



Першакурснікі мехмата праз свае поспехі пазнаёміліся з рэктарам БДУ Сяргеем Абламейкам

добрая група – здалі ўсё з першага разу. А для нас спачатку не было ў гэтым нічога дзіўнага. Ну, здалі і забыліся. І атрымалася, што гэта была адна з найлепшых узнагарод, якую мы маглі атрымаць за добрую вучобу. Будзем імкнуцца! У нас ужо планы – здаць без перадач летнюю сесію. Таму вучыць пачалі з пачатку семестра. Яшчэ дамовіліся, што сёлета пойдзем здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне. Выкарыстаем на практыцы новыя веды.

– Цяжкія былі экзамены? Як спраўляліся?

– У нас было чатыры іспыты: алгебра, аналітычная геаметрыя, матэматычны аналіз, метады праграмавання. Мы перажывалі, вучылі цэлымі ночамі. Цяжэй за ўсё было здаваць матэматычны аналіз. Мы яго паставілі самым першым. Гэта

была наша памылка. Выраслі расставіць іспыты так, каб было мінімум дзён выдаткавана. Спецыяльна для тых, хто з іншага горада, каб маглі хутка з'ехаць дахаты. Мы яшчэ не ведалі, як цяжка бывае падрыхтавацца да іспыту, які будзе праз тры дні. Але тым не менш ніхто не спісваў.

– Як думаеш: лягчэй будзе здаваць летнюю сесію?

– Мне здаецца, лягчэй. Будзе пяць іспытаў. Галоўным чынам звязаныя з матэматыкай і фізікай. Нават і лекцыі ўжо, здаецца, не так хутка дыктуюць. І вучыць паспяваеш.

– Цікава, як ты вырашыла далучыцца да Чырвонага Крыжа?

– Гэта атрымалася спантанна. У восьмым класе ў школе ў Слуцку ладзіў мерапрыемства Чырвоны Крыж. Мне спадабалася. Напачатку

дапамагала праводзіць трэнінгі. А зараз я фасілітатар (чалавек, які арганізуе зносіны групы – заўв. аўтара). Маю сертыфікат, што магу навучаць іншых людзей. У нас у школе сабралася добраахвотніцкая група. Мы хадзілі разам у прытулак да дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Праводзілі ў горадзе акцыі на збор грашовых сродкаў. Ці проста займаліся інфармаваннем. І я зразумела, што гэта маё. Усе ў Слуцку ведалі, што я праводжу трэнінгі ад Чырвонага Крыжа. І таму ўсе былі здзіўлены, што я пайшла на мехмат. Таму што думалі: я пайду на спецыяльнасць, звязаную з педагагічнай.

– Ты ўдзельнічала ў «Міс ММФ». Якія адчуванні ад конкурсу?

– Вельмі шмат пачуццяў. Я паступіла сюды і даведалася пра та-

кую магчымасць. Адрозна прыняла ўдзельнічаць. Было шмат рэпетыцый і мала часу для сну: сядзела да дзвюх гадзін ночы за хатнім заданнем. Час праляцеў хутка. Але я паспела пазнаёміцца з дзяўчатамі з розных курсаў. Вырасла, што праз год пайду яшчэ раз.

– Там удзельнічала і твая аднагрупніца?

– Так, Яўгенія Анісько. Мы пасябравалі з першых тыдняў. Падтрымлівалі адна адну. Усе казалі, што мы пасварымся праз гэты конкурс. Але гэтага не адбылося. Перажывалі і галасавалі адна за адну да самага фіналу.

– Падабаецца атмосфера мехмата?

– Так. Тут увесь час прыдумляюць нейкія конкурсы. Калі ездзіла на фестываль факультэтаў і мне казалі, што на мехмаце вельмі весела, у гэта было цяжка паверыцца. Але затое зараз, калі я паступіла сюды, насамрэч разумею, што тут цікава.

– Вядома, зазіраць далёка першаму курсу складана, але ўсё ж: ці ёсць ужо пэўныя планы?

– Мару атрымаць другую вышэйшую адукацыю, магчыма, паступіць у педагагічны. Думаю, таму, што я люблю дзяцей. І нават у школе былі асаблівыя дні, калі школьнікі «замынялі» настаўнікаў. Тады я фізіку вяла ўвесь час. І мне так падабалася. Хачу другую спецыяльнасць, не звязаную з матэматыкай, каб разнастаіць сваю адукацыю. І ў магістратуру паступіць. Галоўнае, каб усё атрымалася.

Гутарыла
Файна НАКАНЕЧНАЯ

Трэба толькі верыць у свае сілы!

Нельга недаацэньваць важнасць вышэйшай адукацыі. Бо менавіта яна з'яўляецца своеасаблівым трамплінам, першай прыступкай да свядомага дарослага жыцця. Адукацыя прыводзіць нас да поспеху, дапамагае лепш зразумець свет, дае старт у перспектыву будучыню. Для нашых герояў – Наталлі МОРЗА, Марыі ХАЧКОЎСКОЙ і Дзяніса ДАЛЕЦКАГА – такі старт быў асабліва ўдалым. Яны паступілі ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт з найвышэйшымі вынікамі. Наталля паддала дакументы ў Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій з 383 баламі з 400 магчымых. Дзяніс на цэнтралізаваным тэсціраванні па фізіцы набраў 100 балаў. А Марыю на геаграфічны факультэт прынялі наогул без іспытаў. Але пра ўсё па парадку.

Свой поспех першакурсніца ІБМТ **Наталля Морза** сціпла называе ныйначай як чудам. І дае яму імёны выкладчыкаў Ліцэя БДУ – Наталлі Янісаўны Краўцэвіч, Анастасіі Уладзіміраўны Зяньковіч і Таццяны Аляксандраўны Уткінай. Менавіта гэтыя прафесіяналы сваёй справы, як кажа Наталля, дапамаглі ёй дасягнуць такога высокага выніку. «Тут хочаш не хочаш, а здасі», – усміхаецца дзяўчына.

Матэматыка – 87 балаў, англійская мова – 98 балаў, беларуская мова – 100 балаў! Для такога выніку да-



Марыя Хачкоўская

водзілася цяжка працаваць. Складаней за ўсё Наталлі давалася матэматыка. А вось з мовамі праблем не было – англійскую і беларускую заўсёды любіла, таму і часу на падрыхтоўку выдаткавала менш. І зноў жа дзякуючы ўлюбёным выкладчыкам, якія давалі шмат інфармацыі, што выходзіла за межы школьнай праграмы.

На пытанне «Чаму БДУ?» Наталля, не задумваючыся, адказвае, што іншых варыянтаў нават не разглядала. За час вучобы ва ўніверсітэце яна змагла напоўніць адчуць «ую сілу і моц гэтай установы». «Гэта іншы свет, дзе я змагла знайсці сапраўдных сяброў», – дзеліцца дзяўчына.

У **Марыі Хачкоўскай** загалова пазнаёміцца з БДУ магчымасці не было. Усё жыццё яна пражыла ў прыгарадзе Мінска, вучылася ў звычайнай сельскай школе. Заўсёды была выдатніцай, вучоба падабалася, таму вучыцца было цікава. Пачына-




Наталля Морза

ючы з 7 класа, Маша рэгулярна ўдзельнічала ў розных прадметных конкурсах: «Журавлік» па рускай мове, «Буслік» па беларускай, «Кенгур», «Глобусёнок», «Инфомышка», «Зубрёнок», «Лингвистёнок» і іншыя. Узнагарод было шмат, і гэта прымуціла дзяўчыну скласці досыць тоўстую папку «Мае дасягненні».

З выбарам, куды паступаць, Маша вызначылася не адразу. Дапамог выпадок.

У 10 класе яе нечакана адправілі на раённую алімпіяду па геаграфіі, дзе яна «ўзяла» дыплом II ступені і прайшла на абласны тур, які праходзіў у Нясвіжы. Гэта падзея пакінула ў памяці дзяўчыны яркія ўспаміны: апроч выпрабаванняў, там была вельмі насычаная праграма, яна завяла мноства знаёмстваў. З таго часу жыццё Машы ўсё больш звязвалася з геаграфіяй. Выбар для паступлення быў зроблены. Пачалася сур'ёзная падрыхтоўка да ЦТ. У 11 кла-



Дзяніс Далецкі

се было досыць цяжка: увесь тыдзень быў распісаны па некалькіх курсах, рэпетытарах, факультатывах, дадалася падрыхтоўка і ўдзел у рэпетыцыйных тэсціраваннях. Калі сілы, здавалася, ужо заканчваліся, дзяўчына даведалася, што сёлета для медалістаў з'явілася магчымасць паступіць без ЦТ на некалькі факультэтаў БДУ, у тым ліку і на геафак. Так яе жаданне нечакана супала з прыемнай магчымасцю. І мара стаць студэнткай БДУ стала рэальнасцю.

Зараз дзяўчына ўзгадвае: «Геаграфія суправаджала мяне з самага дзяцінства: мая бабуля ўсё жыццё працавала настаўніцай геаграфіі і гісторыі, мама скончыла геафак БДУ, і я, так бы мовіць, вырашыла працягнуць дынастыю. Я вельмі ўдзячная Белдзяржуніверсітэту за такія магчымасці. Не выключана, што пасля вучобы я застануся ў гэтай навучальнай установе, толькі ўжо ў якасці выкладчыка».

Дзяніс Далецкі – родам з Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці. З самага дзяцінства вучоба давалася яму лёгка, і таму хлопец без асаблівых высілкаў атрымліваў свае 7–9 балаў. З неабходнымі для паступлення прадметамі – фізікай і матэматыкай – ён вызначыўся толькі ў канцы 10 класа. Падрыхтоўкай да ЦТ заняўся яшчэ ўлетку. Рэпетытары не было. Першыя месяцы было цяжка. З прычыны вялікай нагрукі пачаліся праблемы са здароўем, пра спорт прыйшлося забыцца, бо часу ледзь хапала на сон.

Рыхтавацца цяжка, але яшчэ цяжэй было абраць месца будучай вучобы. Увесь год хлопец выдаткоўваў час на пошук інфармацыі пра спецыяльнасці, будучыя месцы працы і магчымасці росту. Мара вяла да БДУ, але палохалі высокія праходныя балы.

«Вырасшыўшы, што трэба ісці да мары, я выпрацаваў сваю сістэму навучання і пачаў больш адпачываць. Вось так і вучыўся да канца года, – распавядае Дзяніс. – У маі практычна не рыхтаваўся, што, дарэчы, пайшло мне на карысць, бо адпачынак дапамог мне прывесці галаву ў парадак і зірнуць на праблему з іншага боку».

Як вынік – 100 балаў па фізіцы і досыць высокі вынік па рускай мове і матэматыцы. Хлопец стаў студэнтам-бюджэткам факультэта радыёфізікі і камп'ютарных

тэхналогій БДУ. Аднак, правучыўшыся паўгода, Дзяніс усвядоміў, што фізіка не тое, чым ён жадае займацца ўсё жыццё. Вывучаючы праграмаванне і матэматыку, студэнт зразумеў, што яму больш падабаецца працаваць з лічбамі, будаваць алгарытмы і аптымізаваць. Таму вырашыў перапаўняць на іншы факультэт, але таксама БДУ – факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі.

«У БДУ мяне прыцягвае высокі ўзровень адукацыі, паглыбленае вывучэнне дысцыплін па спецыяльнасці, шырокі профіль, перадавыя распрацоўкі і цікавыя курсавыя працы», – кажа Дзяніс.

Зараз хлопец дае парады абітурыентам: «Галоўнае – памятаць, што ніколі не пазна пачаць рыхтавацца да паступлення. Як бачыце, мне хапіла года. Верце ў свае сілы. У мяне не было рэпетытараў, толькі інтэрнэт. Выпрацуйце зручную для сябе сістэму навучання і адпачываеце, каб павялічыць прадуктывасць вашай працы».

Гісторыі нашых герояў – яшчэ адно пацвярджэнне такіх вядомых праўдаў, як «што жывём, то вучымся» і «шчасце само ў рукі не ідзе, вы каваль свайго шчасця». Ставіць перад сабой мэты і ісці да іх упэўненым крокам – ці так гэта цяжка? Адказ ляжыць на паверхні, трэба толькі верыць у свае сілы.

Ірына РУДЗЬКО

У канцы лютага адбыўся фінал Рэспубліканскага моладзевага конкурсу «100 ідэй для Беларусі», на якім быў адзначаны праект навукоўцаў БДУ. І гэта не адзіная інавацыя. Спецыялісты ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю маюць добры досвед увасаблення студэнцкіх ідэй у запатрабаваную прадукцыю.

Сёлета моладзья навукоўцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта сярод 1000 праектаў, прадстаўленых на разгляд, атрымалі перамогу ў намінацыі «Медыцына, медыцынская тэхніка і тэхналогіі, фармацыя». Пад кіраўніцтвам дацэнта Паўла Бычкоўскага малодша навуковага супрацоўніка НДІ ФХП БДУ Дзяніс Адамчык і Сяргей Саламевіч прэзентавалі праект «Біярасмоктвальныя супрацьпуклінныя прэпараты для лакальнай хіміятэрапіі злаякасных наватвораў «Тэмадэкс» і «Праспідэлонг». Праца моладзья навукоўцаў БДУ атрымала высокую ацэнку экспертаў. Дарэчы, па статыстычных дадзеным, за чатыры гады ў адрас аргкамітэта конкурсу паступіла больш за 6 500 заявак. Праект набірае папулярнасць у моладзі: каля 7 500 моладзых людзей заявілі пра сябе праз сваю справу.

Даўно вядома: людзей навука мала турбуе ўдзел у якіх-небудзь конкурсных спаборніцтвах ці «навукападобных тусоўках». Прычына простая: бракуе часу, каб заняцца рэальнай працай: афармленнем дакументаў, пошукам фінансавання, падрыхтоўкай прэзентацыі і г. д. Навукоўцы, апантаныя ідэяй, працуюць на вынік. Але калі выкарыстоўваць метафару, то навукавая распрацоўка як дыямент – заўсёды мае патрэбу ў добрай апраўцы. Каб ацаніць камень, трэба адцягнуць яго «гранне» ў пераламленні святла. Усе адценні і нюансы патрабаванняў арганізатараў любога конкурсу і, галоўнае, запатрабаванасць вынаходства ці навуковага адкрыцця ведаюць супрацоўнікі ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю БДУ. Спецыялісты аддзела моладзевых праграм і праектаў гэтай структуры перш за ўсё займаліся пошукам кандыдатаў з эксклюзіўнымі ідэямі і нечаканымі даследаваннямі. Затым афармлялі і сачылі за суправаджэннем дакументаў для ўдзелу ў Рэспубліканскім моладзевым конкурсе «100 ідэй для Беларусі». Ды і не толькі гэта спаборніцтва курыравалі! Менавіта яны, як добрыя прадзюсары, першымі далі ацэнку перспектывнасці ідэй моладзья навукоўцаў нашай ВНУ. Словам, займаліся «агранкай» самых розных праектаў: ад добраахвотніцкіх да інавацыйных. Больш за тое, дзякуючы створанаму стартап-цэнтру, у студэнтаў з'явілася магчымасць навучыцца працаваць у камандзе, генэраваць ідэі, планаваць бізнес і проста рэалізоўваць уласныя праекты.

Пра гэта больш дэталёва і адбылася наша гутарка з намеснікам начальніка ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю БДУ **Наталляй РАМАНАВАЙ**.

– **Наталля Сяргееўна, Вам, як каардынатару стартап-цэнтру БДУ, чалавеку, інтуітыўна наладжанаму на бізнес-планы**

Што даражэйшае: ідэя ці яе ўвасабленне?



Моладзья даследчыкі Дзяніс Адамчык і Сяргей Саламевіч прэзентуюць біярасмоктвальныя супрацьпуклінныя прэпараты на рэспубліканскім конкурсе «100 ідэй для Беларусі»



Наталля Раманова: мы адкрытыя для ўсіх, у каго ёсць ідэя і план рэалізацыі

студэнтаў, прапаную накіраваць нашу гутарку на аўдыторыю, якая чула звон, ды не ведае дзе ён. Распавядзіце пра вытокі прадпрымальніцкай ініцыятывы студэнтаў, стартапаў, інтарэсы фінансавання і факты, якія акрыляюць цяперашніх рэзідэнтаў бізнес-інкубатораў. Ізноў-такі, можа, ва ўпраўленні выхаваўчай работы з моладдзю БДУ з'явіліся навіны для людзей, апантаных наватарскай ідэяй?

– Пачну з гісторыі пытання па дадзенай наватарскай справе. Стартапам прынята зваць толькі што створаную кампанію, якая будзе свой бізнес на аснове інавацыйных ідэй або на аснове тэхналогій, якія толькі што ўзніклі.

У перакладзе з англійскай «стартап» азначае «запускаць» ці «стартаваць». Найбольш сучаснае значэнне і паняцце стартапа – венчурны праект. У нас, у Беларусі, толькі ідзе фарміраванне культуры венчурнага бізнесу, а вось у ЗША ён даўно існуе і актыўна развіваецца на працягу амаль сямідзесяці апошніх гадоў. Так здарылася ў 1939 годзе, калі Пакард і Х'юлет, яшчэ студэнты Стэнфардскага ўніверсітэта, толькі-толькі запусцілі свой бізнес. Сёння іх стварэнне, як вядома, з'яўляецца брэндам сусветнага ўзроўню. Аднак вельмі часта нашы рэзідэнты згадваюць і іншае імя – легендарнага камп'ютарнага генія Стыва Джобса, які, маўляў, не маючы вышэйшай адукацыі,

досведу амерыканскіх і еўрапейскіх даследаванняў, укладанні ў ІТ-сферу з'яўляюцца аднымі з самых стабільных і прыбытковых. Цяперашняму стартаперу неабходна ведаць прадпрымальніцкую культуру і маркетынгавую стратэгію. І ён абавязкова павінен валодаць прэзентацыйнымі навыкамі.

– **Вядома, што шматлікія ўдзельнікі конкурсу «100 ідэй для Беларусі» жадаюць развіваць уласны бізнес. Але на прэзентацыі праектаў перад вялікай аўдыторыяй яны баяцца, ім бракуе ўпэўненасці ў сабе ці што... Дарэчы, якую кансультацыю ў БДУ могуць атрымаць суіскальнікі?**

– У БДУ за паўгода дзейнасці цэнтру быў арганізаваны шасці-тыднёвы цыкл лекцый, семінараў і трэнінгаў па прадпрымальніцтве, абароне інтэлектуальнай уласнасці, бізнес-планаванні, інавацыйным менеджменце, а таксама лідарстве і камандаўтварэнні. Індывідуальную кансультацыю па прасоўванні свайго праекта можа атрымаць кожны суіскальнік у нашых выкладчыкаў.

– **На які бізнес арыентавана моладзь? Якія сферы сёння найбольш папулярныя?**

– Найбольш прывабнымі з'яўляюцца такія сегменты, як ІТ, турыстычны бізнес, навукаёмкія вытворчасці. Аналізуючы карту рэзідэнтаў, адзначу і мабільныя дадаткі для карпаратыўнага асяроддзя. Напрыклад, студэнты факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій БДУ прапанавалі арыгінальную версію праграмы для павышэння эфектывасці элементаў агульнай сістэмы справаводства ў нашай ВНУ.

– **На што Вы і Вашы калегі арыентуецеся, калі разглядаеце і даеце ацэнку дзелавой прапанове моладзья навукоўцаў і прадпрымальнікаў?**

– Маё асабістае перакананне: праект можа быць удалым пры наяўнасці прадпрымальнай ка-

манды аднадумцаў і канчатковага прадукту, які запатрабаваны спажывцом. Фундатар павінен разумець спецыфіку тавару і быць упэўненым у камандзе.

– **Калі хутка ўспомнілі пра папелінікаў: ці патрэбны калектыву чалавек, які будзе «камандваць пародам»?**

– Безумоўна, лідар неабходны ў любым распачынанні. Любая камандная гульня прадугледжвае выразнае размеркаванне функцый. У нашым выпадку ў складзе зборнай павінны быць менеджары, генератары ідэй, эканамісты і г. д. Калектыву не толькі падае ідэю, але абавязаны забяспечыць яе рэалізацыю.

– **Якія праекты асабіста Вам спадабаліся навізнай і крэатыўнасцю?**

– Мне падабаюцца ўсе рэалізаваныя праекты нашых студэнтаў! Такія буйныя рэспубліканскія праекты, як «Святло Вялікай Перамогі» і «Школа студэнцкай журналістыкі калісцы» былі проста студэнцкай ідэяй. Аўтарства агульнаўніверсітэцкіх праектаў «Універсітэт – твой крок у будучыню», «БДУ ў тваім фармаце», «Адкрытая інтэлектуальная ліга БДУ», «Фотавеламарафон», «Майскі калейдаскоп» таксама належыць студэнтам БДУ.

Сярод праектаў стартап-цэнтру хочацца адзначыць працу студэнтаў фізічнага факультэта Стаса Працэнкі і Аляксандра Бядуліна «Сучасны інвестыцыйны кансультант ProfitPAM». Хлопцы ўжо вядуць перамовы з фінансавым прадаўцом далейшую рэалізацыю. Цікавы ІТ-праект Дзмітрыя Куратніка «Changing the World». Створаны таксама добраахвотніцкія праграмы: «Прафарынтацыя», «Дзеціям свету» і «Мая школа».

Кожны з прапанаваных праектаў – эксклюзіў, адрозніваецца ўнікальнасцю аўтарскай ідэі, крэатыўным падыходам да, здавалася б, штодзённых, банальных рэчаў.

– **У якіх конкурсах і навуковых спаборніцтвах наша ВНУ возьме ўдзел з дапамогай Вашага ўпраўлення?**

– Упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю імкнецца падтрымліваць усе распачынанні нашых студэнтаў. У дадзенай сітуацыі адміністрацыйны рэсурс накіраваны на рэалізацыю і ўвасабленне ў жыццё навуковага і творчага патэнцыялу студэнтаў. Мае калегі забяспечваюць суправаджэнне праектаў ад падачы заяўкі да фінальных прэзентацый на ўсіх рэспубліканскіх конкурсах.

З планаў на будучыню... Упершыню сёлета ўпраўленне будзе арганізоўваць студэнцкі турнір па прыродазнаўчанавуковых дысцыплінах на базе Белдзяржуніверсітэта сумесна з НАН нашай краіны. Ініцыятарамі правядзення турніру выступілі студэнты хімічнага факультэта. Працы ад прапанаванай ідэі да яе ўвасаблення хопіць на ўсіх супрацоўнікаў ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю. Нагадаю: мы адкрытыя для ўсіх, у каго ёсць ідэя і адэкватны план яе рэалізацыі!

Гутарыла
Жанна ВАСАНСКАЯ

Спорт у БДУ

Кафедра фізічнага выхавання і спорту, спартыўны клуб праводзяць вялікую працу па **прыцягненні студэнтаў да рэгулярных заняткаў фізічнай культуры і ўдзелу ў спартыўных мерапрыемствах.**

Навучальна-трэніравальны працэс праводзіцца ў групах спартыўнага ўдасканалення па 30 відах спорту, у якіх займаюцца больш за 1500 студэнтаў. У фінальных спаборніцтвах круглагадовай студэнцкай спартакіяды БДУ па 20 відах спорту прымаюць удзел звыш 3500 студэнтаў. У спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды каманды БДУ выступаюць у 37 відах праграмы.

Студэнты БДУ, члены нацыянальных каманд, паспяхова прадстаўляюць краіну на спаборніцтвах сусветных універсіяд, чэмпіянатах Еўропы, свету і Алімпійскіх гульнях. За 2012–2014 гг. студэнтамі ўніверсітэта заваявана на чэмпіянатах свету, Еўропы, Сусветнай універсіядзе, Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульнях 37 медалёў, з іх 17 залатых, 12 сярэбраных і 8 бронзавых.

За апошнія гады ва ўніверсітэце падрыхтаваныя:

- 1 заслужаны майстар спорту;
- 4 майстры спорту міжнароднага класа;

– 36 майстроў спорту і 34 кандыдаты ў майстры спорту.

Ва ўніверсітэце створаныя валебольныя каманды «**БАТЭ–БДУ**» і «**БДУ–Мінская вобласць**», а таксама футбольныя (мужчынская і жаночая) «**Зорка БДУ**», якія прымаюць удзел у чэмпіянатах Беларусі і міжнародных спаборніцтвах. У лістападзе 2013 г. каманда БДУ дэбютавала ў Міжнароднай студэнцкай баскетбольнай лізе (МСБЛ), а з 2014 года гуляе ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па баскетболе, дзе ўваходзіць у шасцёрку найлепшых каманд.

Асноўныя спартыўныя вынікі зборных каманд БДУ за 2014 г.:

Зборная БДУ заняла 1 месца на спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды **па спартыўным арыентаванні**. У складзе каманды: Літвін Аляксей і Мелехаў Павел – фізічны факультэт; Пеставы Кацярына – ФМА; Рудакоўская Ганна – ФПМІ; Цвірбут Юлія і Вадзеннікова Людміла – ММФ; Лешчанка Аляксандр – геаграфічны факультэт. Трэнер – старшы выкладчык КФВС Сяргей Астраўлянчык.

Зборная БДУ заняла 1 месца на спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды **па спартыўнай аэробіцы**. У складзе каманды: Дараселія Дзяна – ФФСН; Кузьміч Ганна – ФСК; Сакалова Агнета і Чакулаева Юлія – ФМА; Верамей Анастасія – ФПМІ; Жук Ірына – ДІКСТ; Клімковіч Вольга – эканамічны факультэт; Сядзькова Ірына



Зборная БДУ па баскетболе

і Саід Руслан – фізічны факультэт; Варановіч Сафія і Дмітрачэнка Алесь – аспіранткі БДУ. Трэнер – старшы выкладчык КФВС Валянціна Сяўбо.

Зборная БДУ заняла 1 месца на спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды **па гіравым спорце**.

На чэмпіянаце Еўропы па плаванні сярод юніёраў у Дордрэхце (Нідэрланды) студэнт механіка-матэматычнага факультэта **Станіслаў Паздзееў** заваяваў залаты медаль у спаборніцтвах па плаванні на дыстанцыі 50 м брасам.

На чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту ў Берліне (Германія) студэнт эканамічнага факультэта **Яўген Цуркін** упершыню за апошнія 15 гадоў заваяваў залаты медаль у спаборніцтвах па плаванні на 50 м батэрфляем.

На чэмпіянаце Еўропы па плаванні сярод інвалідаў у Эйнховене (Нідэрланды) студэнт юрыдычнага факультэта **Ігар Бокій** заваяваў 2 залатыя медалі ў плаванні на 50 і 100 м вольным стылем.

Кіраўніцтва БДУ клапаціцца пра развіццё фізкультуры і спорту.

Асноўнай базай па падрыхтоўцы зборных каманд БДУ да спаборніцтваў з'яўляецца сучасны навукова-спартыўны комплекс «Універсітэцкі». У яго ўваходзіць стадыён з беговымі дарожкамі, 2 спартыўныя пляцоўкі (баскетбол, тэніс), сектар для скачкоў у даўжыню. Акрамя таго маюцца гульнявая і трэнажорная зала, залы для барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а таксама басейн з саўнамі.

Аляксей КАМІНСКІ,
дырэктар спартыўнага клуба БДУ

«КРЫЖАЧОК» скарый італьянцаў

Напярэдадні свайго юбілейнага канцэрта, які адбудзецца ў красавіку, **заслужаны ансамбль танца «Крыжачок» БДУ** з поспехам гастралюе па замежных краінах. Нядаўна калектыву вярнуўся з аўтаномнага рэгіёна Італіі Сардзініі.

З канцэртамі, якія былі прысвечаны Міжнароднаму жаночаму дню, нашы артысты выступалі ў сталіцы рэгіёна горадзе Кальяры. Яны з задавальненнем успамінаюць, як іх цёпла сустрэлі ў гэтай сонечнай краіне сам ганаровы консул Рэспублікі Беларусь на Сардзініі Джузэпэ Карбоні. Ён клапаціўся пра арганізацыю канцэртаў «Крыжачка», рэкламаваў іх гастролі ў прэсе, сачыў за распаўсюджваннем запрашэнняў і інш. У першы ж дзень для беларускіх гасцей была прыгатавана святочная вячэра, на якой сеньёр Карбоні пазнаёміў танцораў са сваёй сям'ёй.

Першы канцэрт «Крыжачок» даў 7 сакавіка ў маленькім гарадку Мандас. Другі адбыўся ў зале прэстыжнага тэатра «Масіма» ўжо ў сталіцы Сардзініі горадзе Кальяры. У пачатку канцэрта з прывітальнымі словамі выступілі ганаровыя асобы. Сярод іх – прадстаўнікі дыпламатычных місій, а таксама прадстаўнікі каталіцкай і праваслаўнай цэркваў.



Прадстаўлялі «Крыжачок» на Сардзініі дзве пары танцораў, салісты Аляксандр Глазко, Марыя Брыгд-

ная, Віталі Ціцяноў, Вераніка Калаўр, а таксама музыканты Андрэй Дзяргай і Таццяна Машанская.

Вераніка Калаўр распавядае, што была прыемна ўражана, калі ўбачыла, што зала тэатра «Масіма» была запоўнена цалкам: многім не хапіла нават месца, і яны былі згодны назіраць за выступленнем стоячы. У рэпертуары беларускіх артыстаў былі не толькі нацыянальныя, але і казацкі, цыганскі, яўрэйскі і іншыя танцы. Менавіта гэта і майстэрства танцораў прыцягнула ўвагу гледачоў тэатра. Чатыры танцоры «Крыжачка» змаглі больш за гадзіну пратрымаць сваіх прыхільнікаў у напружанні. Калі ў канцы канцэрта артысты выйшлі ў залу, каб падараваць жанчынам на свята мімазы, то ўбачылі, што шмат італьянцаў ім усміхаюцца і штораз гучна выклікаюць на біс.

Вераніка гаворыць, што сваім поспехам на Сардзініі танцоры «Крыжачка» сёння ўдзячны мастацкаму кіраўніку Ігару Музалёўскаму. Для таго, каб патрапіць у склад салістаў «Крыжачка», ёй прыйшлося на працягу чатырох гадоў некалькі разоў на тыдзень наведвацца пасля заняткаў на рэпетыцыі.

У «Крыжачок» яна прыйшла пасля таго, як паступіла на гуманітарны факультэт БДУ. За плячыма ў Веранікі на той час ужо было харэаграфічнае вучылішча ў Пінску. І танцавальны калектыв яна выбрала невыпадкова. Вераніка Калаўр гаворыць, што яна і да паступлення ў БДУ чула, што танцавальны ансамбль «Крыжачок» вельмі паважаны ў нашай краіне. Аднак, апынуўшыся ў ім, яна зразумела, што гэта не проста калектыв,

а адзіны арганізм, у танцораў якога агульныя інтарэсы, тут кожны гатовы дапамагчы іншаму ў цяжкую хвіліну. Хоць Вераніка ў мінулым годзе ўжо скончыла БДУ, танцам у калектыве «Крыжачок» яна працягвае аддавацца ўсёй душой.

Танцавальны ансамбль «Крыжачок» пабываў у Германіі, Партугаліі, Літве, Латвіі, Іспаніі і іншых краінах. І ў кожнай яго сустрэлі цёпла. Але паездка на Сардзінію танцорам падаралася асаблівай. Пасля яе яны займелі шмат італьянскіх сяброў, якія цэняць іх майстэрства.

Ганна ЛАГУН

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць:
«НЕРУШ» – заслужаны аматарскі калектыв РБ, фальклорна-этнографічны ансамбль

НАРОДНЫ АРКЕСТР НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ

НАРОДНАЯ ХАРАВАЯ КАПЭЛА

«НА БАЛКОНЕ» – народны студэнцкі драматычны тэатр

«НА ФІЛФАКУ» – народны студэнцкі музычны тэатр

«РОДНІЦА» – народны хор народнай песні выкладчыкаў і супрацоўнікаў

«ТУТЭЙШАЯ ШЛЯХТА» – народны фальклорны ансамбль

ВАКАЛЬНАЯ СТУДЫЯ БДУ, таксама мужчынскі вакальны гурт «Галант», дзіцячы ансамбль танца «Літарынка», Клуб інтэлектуальных гульняў, Клуб вясёлых і знаходлівых БДУ, студыя эстраднай песні і г. д.

Дадатковую інфармацыю пра мерапрыемствы і калектывы ўпраўлення па справах культуры БДУ можна знайсці па адрасе http://vk.com/cultura_bgu.

